

„ЦЯЖКА НА СЭРЦЫ, КАЛІ ЎСПОМНІШ СЛОВЫ ГАЎРЫЛЮКА“.
ДЭЛЕГАТ ЗЬЕЗДУ—КАЛГАСЬНІК БАРАЎЛЯНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ т. ІВАНОЎ
ЗАКЛІКАЕ ДАПАМАГЧЫ РАБОЧЫМ І СЯЛЯНАМ ПОЛЬШЧЫ.
Таварышы калгаснікі Віцебскага раёну! Цяжка на сэрцы, калі ўспомніш словы з трыбуны зьезду калгаснікаў-ударнікаў тав. Гаўрылюка—палітэмігранта з Заходняй Беларусі і Польшчы.
Таварышы калгаснікі і калгасніцы! Нам т. Гаўрылюк казаў аб разгуле польскага фашызму, аб зьдзеках над рабочымі і сялянамі, аб самым буйным эканамічным крызісе—голадзе, бізуне, дубіне, кулямёне—што даюць, чым „узнігароджваець“ паміраючых ад голаду рабочых і сялян Польшчы.
Масавыя выпадкі самагубстваў, калі з голаду мум

забівае сваю жонку і потым себе. Часты выпадкі, калі маці падкідае сваіх дзяцей. Пасылалася карныя экспэдыцыі на спыняюцца перадзайбствам і дзяцей.
Таму на зьездзе калгаснікі, у тым ліку і нашы дэлегацыі, сабралі грошы на карысьць палітэмігрантаў.
ТАВАРЫШЫ КАЛГАСЬНІКІ! Аб'явім масавы працэст, акажам данамогу нашым братам—визьням капіталу! Давайце яшчэ больш маюць свае рады вакол камуністычнай партыі; будзем яшчэ больш мацаваць Чырвоную армію! Давайце лепш правядзем бальшавіцкую сяўбу і гэтым самым умянем абароназдольнасць нашай краіны! Давайце зьвязваць палоскі ў карысьць МОПР!

ДЭЛЕГАТАМ—ЛЕПШЫМ УДАРНІКАМ КАЛГАСАУ ВІЦЕБШЧЫНЫ—ПРАДСТАУЛЯЕМ СЛОВА.

ДЛЯ ДЭЛЕГАТАУ ЗЬЕЗДУ ЗЬВЯВІУСЯ ПАЛІТЫЧНАЙ ШКОЛАЙ.

ПАРТЯЧЭЙКІ, СЕЛЬСАВЕТЫ, ПРАЎЛЕНЬНІ КАЛГАСАУ! АРГАНІЗУЙЦЕ ШЫРОКУЮ СПРАВАЗДАЧНАСЬЦЬ ДЭЛЕГАТАУ АБ УСЕБЕЛАРУСКІМ ЗЬЕЗДУ КАЛГАСЬНІКАЎ-УДАРНІКАЎ. НА АДОЗВУ ЗЬЕЗДУ, НА САЦДАГАВОР ВІЦЕБШЧЫНЫ З МЕНСКАМ І ГОМЕЛЕМ ПАРТЫЯ І ЎРАД ЧАКАЮЦЬ АД УСІХ КАЛГАСАЎ, АД УСІХ КАЛГАСЬНІКАЎ БАЛЬШАВІЦКАГА АДКАЗУ.

ЛОСКІН.

КАЛГАС «ПАПОДЭА—ЗА ЧАТЫРЫ ГАДЫ», ШУМНЯНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Мы дакажам, што словы правадыра правільны.

На зьездзе мы праслухалі прамову т. Шаранговіча аб падрыхтоўцы да вясновай сяўбы. Тав. Шаранговіч казаў, што задача вожнага Удальскага зьезду зьмягца за падрыхтоўку ўраджайнасці на 100 процантаў і закончыць сяўбу ў вывачны тэрмін, выкрыць і знішчыць абавіліччу, якая маецца ў калгасе, дабіцца такога становішча, каб вожам аказаваў за даручаную яму работу, падрыхтаваць дававу сьлі да сяўбы, слабах коніх настаўць на адвочынае.
Т. т. Пікало, Чарвякоў, Галадзед і шмат таварышоў—дэлегатаў з розных калгасаў Беларусі—расказалі, як яны змагаюцца і змагаюцца за тое, каб зрабіць калгас сапраўды бальшавіцкі і ўсіх калгаснікаў зможымі.
Калі я прыеду ў свой калгас, я перш-наперш зраблю справаздачу аб рабоце зьезду,

раскажу калгаснікам, што я чуў і бачыў на зьездзе, раскажу, як наша краіна будуча, раскажу аб фабрыках і заводах, аб арміі, што я бачыў у Менску.
Я арганізу праверку калгаса, як ён сапраўды падрыхтаваўся да сяўбы: праверу сельска-гаспадарчы інвэнтар, у якім становішчы зьмягодна засьпянае насенне, як даглядаюць за конямі і хто за імі даглядае.
Тав. Сталін у сваёй прамове на першым усесаюзным зьездзе калгаснікаў-ударнікаў указваў, што задача вожнага добраўмысленага калгасніка зьмягца за тое, каб зрабіць вожнага калгасніка зможым. Мы добраўмысленай работай у калгасе, выконваючы ўсё, што вадзешы ад нас, дакажам на практычнай рабоце, што гэтыя словы нашага правадыра правільны.

БУДЖЕВІЧ ЦЯТРОК.

КАЛГАС „ІНТЭРНАЦЫАНАЛ“, БАРАЎЛЯНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Я гутарыў з тав. Чарвяковым.

З усімі віцебскімі дэлегатамі і быў на заводзе імя Варашылава, дзе ўбачыў, як вырабляюцца сельска-гаспадарчыя машыны Дужа добра работаюць рабочыя. Яны заклікалі нас, каб мы з пасьпехам правалі вясёвую сяўбу, дабіліся-б падвышэньня ўраджайнасці, забясьпечылі яе сабе, так і рабочых дэволі сельска-гаспадарчымі прадуктамі.
Чарвякоў, у якіх ім былі ў гэсьпэх, паказалі нам, як яны работаюць і вучацца. Мы прысутнічалі на іх занятках.
У гэты самы час да мяне павіўшоў тав. Чарвякоў і казаў са мной гутарыць. У былы час я нават базусі падьбісці да якога-небудзь чыноўніка, бо гэта было вялікае начальства, а вось тут сам старшыня ЦЭБ пагаў са мной гутарыць. Я на зьездзе быў сама старшым па ўроўне. Я раскажу яму, як нам жылося ў старога царскага часу—калі а, маючы 12 душ сям'і, на 4-х дзесяцінах біўся як «рбыя аб лях», каб хопь ледзь-ледзь прахрыць, пратрымацца да новага ўраджая, а там зноў прав некалькі месяцаў—басхэбіна. І так з году у год. Я тае цяпер. У сям'і мы застаёмся трое. Я заробіў 356 працэнтаў, а разам з дачкой больш 600. Нама аб чым таварыць, што і хлеба і бульбы ў мяне хопіць да новага ўраджая.
Той прыём, усё тое, што адбылося на зьездзе, я ўсяго раскажаць не магу,—аставіў у мяне ўражаньне, якіх я на меў на працягу ўсяго ўража 69-радовага жыцця.
І вось, калі я прыеду дамоў, я раскажу калгаснікам нашага сельсавету, як мы павіны работам, каб стаць зможымі.
Мы павіны добра працаваць, выдзіць на работу разам у свой час, каб на было ў нас спазьвэньняў, каб на было ў нас прагудышчыкаў, лодыраў. Калі мы будзем так работаваць, яе работчы на заводзе, тады ў нас хвэба будзе яшчэ больш. Дзі таво, каб добра працэсці вясёвую сяўбу, нам трэба, каб насенне было поўнасьцю адсартавана, каб коні былі добрыя, інвэнтар—у сапраўды; кожны калгаснік, да якога прымаваны інвэнтар, павінен сячыць, каб ён быў саўдзі вычышчаны і прыбрам ў наложнае месца пасьяла работы.
Калі мы ўсё гэта зробім, то і жыць нам у калгасе будзе куды лепей, чым раней у адвасобнай гаспадарцы, і чым зарэ.

САДАВЫ СЯМЕН.

КАЛГАС ІМЯ СТАЛІНА, ШАНКАНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Упярышыню так захапіла...

Мяне за 43 гады ўпярышыню так захапіла на зьездзе, асабліва выступленьне тав. Пікало, які так трайна адказаў на калгаснае жыцьцё, пачынаючы зьезду праграму таго, як трэба змагацца за вялікі ўраджай.
Выступіла на зьездзе многа калгаснікаў-ударнікаў. Усе яны казалі, як трэба і яе ня трэба працаваць, падзяліліся з намі сваім вялікім вопытам работы. Усё гэта многа нам дало і мы ўжо зрабілі вялікія мастакамі, каб сапраўды ла - бальшавіцкую працэсці вясёвай сьлі першага году другой пяцігодкі.
Даказалі тав. Шаранговіч многае даў унішчыць калгаснікаў-ударнікаў зьездзе. Я, як дэлегат зьезду, кажу, што на сваім калгасе імя Сталіна ўвесь час буду змагацца дабіваць рэшткі кулацтва. Мы забясьпечым добры ўраджай і сваёснае вынаваньне абвизьвэў перад дэяржавы.

МАКСІМАВА

КАЛГАС «ТРУЖАНИК», СТАРАСЭЛЬСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Даб'юся ў калгасе актыўнасьці жанчыны

Нас, дэлегатак жанчыны калгасніц, сабралі на зьезд у Менск 217 асоб. Але ж дзіва таво што да гэтага часу ўдагна на кіруючую роботу па 9000 калгаснах Беларусі толькі 3 жанчыны. Гэтым спрыяла недаацэнка ролі жанчыны з боку праўдэнаў калгасаў, партыйнае ячэе і сельсавету.
Зьезд мяне заарганіваў у сваёй бальшавіцкай кузьні так, што я, бізуюмна, даб'юся сваім калгасе актыўнасьці жанчыны, ажму работу дэлегатак жонкаў, абавязкова забясьпечу арганізацыю сяляў і дзіцячых палювачкам, каб шырэй адчыніць дарогу жанчыне і шага калгасу «Тружаник», дзе яна была не пашае былымі кіраўнікамі—жудзімі перабітасці ў кішні—Самаліёвымі і іншымі.
Да прыездзе ў калгас, я ў першую чаргу праверу гатуюнасьць калгаса да сьезу, перамаюць лепшых змагаюў калгаснікаў-ударнікаў Беларусі, якія былі на зьездзе.

РАМАНАВА ГАННА.

КАЛГАС «ПРАГРЭС», БАБІНЦАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Уражаньні застануцца ў маёй памяці на ўсё жыцьцё.

Я не мгу на словах перадаць аб усім тым, што хвалюе мяне пасьяла адбыўшага зьезду калгаснікаў-ударнікаў у Менску.
Я ніколі не чакала такога радушага прыёму, які нам аказалі рабочыя. Гэты ўражаньні застануцца ў маёй памяці на ўсё жыцьцё. Зьезд адчыніў мяне пачы на тое, аб чым я зусім ня марыла, што я лічыла зусім нязвычайным.
Адкрыўшы зьезд тав. Шаранговіч расказаў так, чаго-б я сама не змагла сказаць, ал што спрыяў таварыццям у нашым калгасе. Ён як раз расказаў аб тых недароках, якія мы выноў у нашым калгасе, як мы павіны працаваць да вясновай сяўбы, так і па далейшым умацаваньні калгаса. Аб гэтым раскавалі і м. т. т. Галадзед і Пікало.
Я, жанчына, вытравіла ў калгасе 247 дзён таму, што разам з мужчынамі выходзіла на работу і заўсёды ўпералі ўсіх жанчыны выконвала яе за што з боку кулацкіх жонкаў на працягу доўгага часу я перанасіла насмешкі і ікаваньне.
Нашы правадыры раскавалі нам, як нам змагацца для таго, каб нам жылося ў калгасе лепш і яшчэ я разумею, як неабходна барацьба з кулачком, якога я падчас сама не прымячала.
Я разам з дэлегатамі габыла на заводзе, дзе ўбачыла, як вырабляюцца сельска гаспадарчыя машыны і як работаюць добра рабочыя. Ня таво ў нас, калі, напрыклад, зьбіраюцца на машэбу, то кожны часу пройдзе, пакулі зьбярдца, потым размовы, закуры, по тым сьнеданьне, а працаваць—так і часу мала.
Я ўпярышыню ўбачыла і шых кіраўнікоў т. т. Галадзед, Пікало, Шаранговіча і Чарвякова.
Ніколі я не забуду выступленьня эмігранта з Польшчы які расказаў у якіх жудасных умовах жыўць працоўныя Заходняй Беларусі пад ігам польскага фашызму. Ёго прамову аб жыцьці іх, аб пакутах іх сямей мы слухалі са зьямі на вачох.
Па прыездзе ў свой калгас я раскажу калгаснікам, як мы павіны работам, каб палепшыць наша калгаснае жыцьцё, выканаць сацыялістычную ўмоўу, якую віцебскія дэлегаты заключыла з гомельскай і менскай на лепшую падрыхтоўку і правядзеньне вясёвай сяўбы. Гэтыя мы даб'ёмся тады, калі я згуртую рабочыя на тым заводзе, дзе я была ў гэсьпэх з дэлегатамі.

ВУЕВІЧ БРАЅІСЛАУ.

КАЛГАС „ІНТЭРНАЦЫАНАЛ“, БАРАЎЛЯНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Работаць у калгасе так, як рабочыя на заводзе.

Літче ў Віцебску дэлегатам нашага раёну выехалі арганізаваць на ўсебеларускі зьезд калгаснікаў-ударнікаў. У Менску на варадзе адразу-ж нам аказалі вальгарнасьцю сустрачу рабочыя гарадзкіх прадпрыемстваў і на працягу ўсяго часу нас ааружалі паваямі.
Па зьездзе нам кіраўнікі: адарваўшым і рабочым дэлегатам т. Шаранговіч, старшыня СНК БССР т. Галадзед і першы сакратар ЦК т. Пікало ўказалі нам на неадхоны ў рабоце нашых калгасаў, на неадхоны ў падрыхтоўцы да вясновай сяўбы. Яны ўказалі на нас, ударнікаў калгасаў работаць надальей, каб дамагчыся ўмацаваньня нашых калгасаў і на-бываюму працэсці вясёвую сяўбу.
Мы павілі ў гэсьпэх у рабочых заводу імя Варашылава. Там я ўбачыў сапраўдную работу ударнікаў, убачыў на самай справе, як работаюць рабочыя прамысловасці—іх арганізаваную працу, барацьбу за выкананьне прамфітэлю.
Мы павілі ў гэсьпэх у Чырвонай арміі. Як намнога адозьвінаецца бмт і жыцьцё нашых чырвонаярмейцаў—ад мінулага жыцьця садаць. Чыстага і ўют у наваках, добрае хэр

чаваньне, класавая сьведомасьць і жалювае дысцыпліна—вось што я там убачыў. Магучасьцю ўзбраеньня нашай арміі, танкі, машыны, кулямёты—што больш мяне ўвэвалі, што наша калгаснае будаўніцтва, наша сацыялістычнае жыцьцё будзе будавацца над вернай абаронай нашай Чырвонай арміі.
Ад усяго таго, што было на зьездзе я паставіў сваёй мэтай—пераносці ў калгас вопыт работы рабочых заводаў—сапраўды ўдарныя тэмпы і якасьць работы, чаго ў нас да гэтага часу не нагалялася. Па прыездзе дамоў я арганізу актыўнасьцю калгаса, праверу становішчы коняў і даб'юся таго, каб яны ў нашым калгасе ў поўне вышлі прадаждольнымі. Да сяўбы мы павіны адсартаваць і ачысьціць усё насенне, працэсці яго ўсхожасьцю. Адрозьж працэсці насенне бульбы, адсартаваць яе і лепш з а х а в а ц ь. Галоўнае, што я яшчэ болш зразумэў, гэта яшчэ большае барацьба з кулачком і іх прыхільнікамі—рознымі шкоднікамі калгаснага будаўніцтва. Сацпаборніцтвам і ўдарніцтвам я буду змагацца за ўзыняцьцё ўраджайнасці нашага калгаса.

ІВАНОУ МАКАР.

КАЛГАС „ПРЫЗЫЎ“, БАРАЎЛЯНСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Дзякую за пасылку мяне дэлегатам.

Таварышы калгаснікі калгасу «Прызыў», Бараўлянскага сельсавету! Вялікі рад і дзякую вам за пасылку мяне на ўсебеларускі зьезд калгаснікаў-ударнікаў. Саўдэжым там выступленьні нашых кіраўнікоў, дэлегатаў і гэсьпэх становіцца яскравым а ідэе змагацца за калгас, барацьба з кулацтвам. Многаму та-

му навучылі нас гэтыя выступленьні. Яны паваялі вопыт работы добрых калгаснікаў і савалялі як на праба работчы і як лепш і хутчэй зрабіць свае калгасы сапраўды бальшавіцкімі, а калгасніцкі—зможымі. Усё, што чуў і чуюць нашы вусны тут ад дэлегатаў, там, на трыбунах зьезду, і на экскур-

ВЕТАШКОУ.

КАЛГАС «МОПР», СЯЛЮЦКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Клясавая барацьба ня скончана.

На ўсебеларускім зьездзе калгаснікаў-ударнікаў тав. Шаранговіч тае яра асьвятляў усё нашы добрыя і дрэнныя бакі, як быццам ён быў у нашым калгасе.
Восьмем прыкладом нашага калгаса «МОПР», які арганізавань ў 1931 годзе з 15 гаспадаркаў, а зараз налічваецца ўжо 80. У мінулым у калгасе было шмат шкодных кулацкіх зложываньняў. Кулакі імкнуліся падарваць наша калгаснае будаўніцтва. Кулаку Савалю Макару, які быў брыгадзірам будаўнічых брыгадаў, было даручана пабудоваць скотнік на 100 гадоў. Да ўчаны яму павіні бы вывадуў у аўтам зложываньнем. Усё таво, што ім зрабіла, трэба перарабляць, на што патрэба затраціць яшчэ лішніх 300 працэнтаў. Нормы зьдзяльчаны праўдэнаў. Сын яго працэсці 1749 рублёў нашых калгасных грошаў. Шмат шкодніцтваў было на нашым калгасе і яны былі выкрыты. Выключаны з калгасу і аддэляваны пад суд 6 асоб. Зараз, калі мы ўзяліся па-сапраўды даму работаць, мы дасягнулі значных пасьпехоў у падрыхтоўцы да вясновай сяўбы.
На зьездзе я зразумэў, што клясавая барацьба ня скончана і я біру на сабе абавязак змагацца да канца ў усіх варажымых вылакамі ў нашым калгасе, сячыць бальшавіцкі сьезу за 15 дзён.

ДЖАН-ВАН-ФУ.

Я абвясчаю сябе яшчэ большым ударнікам.

Усебеларускі зьезд калгаснікаў-ударнікаў многа даў нам каштоўнага. Мы атрымалі сабе такія веды, якія забясьпечыць поўную падрыхтоўку ня толькі нашага калгаса, а і калгасу нашага сельсавету да сьезу. За ўсё мы насьм, я дэлегатаў, ялікую адмацаць. Зусім яскрава ў сваім дэкладзе тав. Шаранговіч адказаў рад недахоў некаторых калгасаў: аб дрэнным вучоце маёмасці, нядабрым зах вольні цягаві і сьлі і г. д.
Тав. Чарвякоў у сваім выступленьні асабліва застаў увагу на ўзыняцьцё дысцыпліны, бальшавіцкай барацьбы з кулацтвам і яго агулярна і казаў як трэба змагацца за высок ўр дамй.
Я абвясчаю сябе яшчэ большым ударні-

ШУХТА ЯФІМ.

КАЛГАС ІМЯ СТАЛІНА, РУДАВУСЬКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Мяне зьезд многаму навучыў.

Я з захапленьнем слухаў на ўсебеларускім зьездзе калгаснікаў-ударнікаў дэклад нашага сакратара т. Шаранговіча, які праўдэна гарварыў аб тым, як трэба работаць у калгасе, каб зрабіцца зможым, як трэба даб'юць кулацтва.
Мяне, дэпшата брыгадзіра па калгасе, зьезд многаму навучыў, чаго раней я і ня ведаў.
Нас азнамілі з вялікімі машэдырамі, якія гутарылі са мной як быццам я разгавараваў з калгаснікам сваёй брыгады, а б-вала раней ня ведаем як вальдзісці да дэжыморды ўнцера. А якая заваў у арміі тэхніка, глядзіш на тавікі і з вус дасяшы.
Павышэны на заводзе імя Варашылава, можна было толькі дазнацца гэтакім буйнаму механізму і гэрэзму рабочых якія Ударна змагаюцца за свае прафінляны.
Хаця мя я б'юга а лічшыя найлепшай у калгасе, пра-схаўшы дамоў я і не дэжым працэсці яшчэ рэз гатуюнасьць да сьезу і зраблю брыгаду лепшай у сельсавене, бо ўжо вошты ў рабоце і праграму на далейшае я атрымаў добрую, каб забясьпечыць на 100 проц. бальшавіцкі сьезу.

ШЫЛАВА

КАЛГАС «ЗАМАСТОЧ», ЗАМАСТОЦКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Гэты зьезд зьявіўся палітычнай школай

Я прабыла 5 дзён на ўсебеларускім зьездзе калгаснікаў-ударнікаў і мне было рада стацьцэ таво, што таварыш т. Шаранговіч тае іскрава казаў аб усіх тых дэжымордах, якія маюцца ў нас на Беларусі а ў пмысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. Праўдэ, у нашых калгаснах боць шмат недапаў, шмат зложываньняў і шкодніцтва, якіх мы самі ў першую чаргу вынаваць. нас яшчэ слабая дысцыпліна, мы яшчэ ўмеём добра разпознаваць класавыя ворага.
Асабліва правільна т. Шаранговіч сказаў што ў нас слаба праводзіцца работа ся жанчыны.
І сапраўды: па Замастодзім сельсаврбота сарод жанчыны у заняпадзе. З гэты зьезду я вынесла таво, што ў першую чаргу мне неабходна ўзяцца за работу па арганізацыі жанчыны як нашага калгаса, так і сельсавету на ўмацаваньне калгаса.
Для мяне гэты зьезд зьявіўся палітычнай школай, я многае зразумела, што на кожны кроку бачыла, але не надавала ніякага значэньня а нашы ворагі карысталіся нашай блізкасьцю.

КАЛГАС «МАРГАВІЧЫ», МІКАЛАЎСКАГА СЕЛЬСАВЕТУ.

Я абвясчаю сябе яшчэ большым ударнікам.

каму. Зараз, па прыездзе ў калгас, дасна да працы сельска-гаспадарчы інвэнтар, і гаваю сьлі і насенне, каб лэзую калгаснікаў на сапраўдае бальшавіцкае змаганьне за сьезу.
Мы даб'ёмся сапраўдных бальшавіцкагаў і зробім зможымі.
Хай жыць нам тав. Сталін!

КАЛДАГАВОРНАЯ КАМПАНІЯ 1933 ГОДУ.

УДАРНИКІ СКУРЗАВОДУ ІВАНОЎ І БАРАЎКІН ДАКАЗВАЮЦЬ РЕАЛЬНАСЬЦЬ НОВЫХ ТЭХНІЧНА- АБГРУНТАВАНЫХ НОРМ.

ПЕРАГЛЯД УСТАРЭЛЫХ НОРМ—ВУЧАСТАК КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ.

Пра два дні па нашых прадпрыемствах павінна скончыцца калдагаворная кампанія. На фоне пасьпяховага ажыццяўленьня першай пяджгодзі за чатыры гады, пасьпяховага асабнява новых прадпрыемстваў, новай тэхнікі, многія нормы выпрацоўкі, што складзены ў 1931 і 1932 годзе, асабліва яны звыклі і ўстарэлі. Аб гэтым расказвалі ў сваіх лістах праз нашу газету перадавыя гаспадарча-разраўнявальныя брыгады Лензеўца, Раманава («Сцяг індустрыялізацыі»), Ручніка, Іцэўца («Прафітэра») і Сяньця гаворач ударнікі скурзаводу Іваноў і Бараўкін.

Гэты годзе лепшых брыгад і перадавых ударніку, з аднаго боку, красавіца сьведчыць аб магутным агульным і ўдзяльным вытворчай актывнасьці рабочых мас у час прадажджэньня калдагаворнай кампаніі бягучага году. Гэта гаворыць аб рэальнасьці новых норм выпрацоўкі, аб гатоўнасці жывых людзей—ударніку ажыццяўляць нашу вытворчую праграму па ўсіх асабняках.

Гэты годзе перадавыя, з другога боку, аскрава сьведчыць, што ТНБ фабрык «Сцяг індустрыялізацыі», «Прафітэра», панчошнай іма Цітэвін (з гэтай фабрыкі мы маем таксама сыгналы) не перабудавалі сваю работу. Пасобныя ж фабрыкі мачыць, што перагляд норм выпрацоўкі—гэта справа толькі ТНБ. Сіла дзядз тэхнічна абгрунтаваную норму выпрацоўкі—справа яна толькі ТНБ, але і фабрыкаў і лепшых ударніку.

Перагляд звыклых норм выпрацоўкі—вучастак класовай барацьбы. Гэта трэба ўдзяліць. Правільна на нашых прадпрыемствах класова вяржыць элементы ўдзяліць (і ўдзяліць, як напрыклад ва агульнай) сваю галаву і будучы бязумоўна старацца акаваць сваю ўпалу на асталяныя нормы рабочых. У сувязі з уводзеньнем новых норм выпрацоўкі і ў адпаведнасьці з гэтымі новымі расцэнкамі усім ня выключана выдзіць ажыццяўленьня рэактываў. Так, рабочыя фабрыкі іма Лекава, Чаркасава, Хэйфэц, Стырковіч дагэтуль выпрацоўвалі 600 пар (пры норме ў 380), а вара пасля ўстаўленьня новай нормы ў 520 пар выпрацоўваюць 300 пар.

З усё гэтага трэба зрабіць адзіны вывад: мачыць класавую пільнасць, вырыць ачы выдзіць класова-варожыя элементы. У барацьбе з класова варожымі элементамі іх агульнай нашых прадпрыемстваў ў тэрмін заважыць перагляд звыклых і ўстарэлых норм, яшчэ вышэй узьняць сваю працяжджэньня працы і гэтым самым забясьпечыць зьмены перамогі другой пяджгодзі.

МЫ ўЖО ПЕРАВЫКОНВАЕМ НОВУЮ НОРМУ. (Ліст ударніку).

Новы калдагавор 1933 году ставіць сабе галоўнай мэтай выкананьне якасных паказчыкаў прафітэраў і павышэньне выдзяліць палітычнае значэньне. Адсюль вынікае задача перагляду вастарэлых і звыклых норм, якія не адпавядаюць нашай сучаснай тэхніцы і выдзяліць кваліфікацыяй рабочым. А што на нашых прадпрыемствах, у практыцы нашай работы, засталася яшчэ шмат таіх устарэлых і звыклых норм, якія не адпавядаюць нашай сучаснай тэхніцы, росту нашай кваліфікацыі і падлягаюць бязумоўнаму перагляду і ўстаўленьню новых, сапраўды рэальных норм. Аб гэтай ісьціне ведае амаль кожны рабочы з штодзёнай практыкай сваёй работы на сваім прадпрыемстве, дз саваго варштаду.

Возьмем для прыкладу нас саміх. Мы робітаем у сумыльным аддзяленьні на валяжы скур на рамы. Робітаем на гэтым працэсе каля двух год. У 1931 годзе наша норма была 30 рама на двух чалавек у змену. Мы гэтую норму выконвалі і перавыконвалі. У 1932 годзе норму пераглядзелі і ўстаўлілі новую—37 рама для двух рабочых у змену. Мы і гэтую норму перавыконвалі.

Зараз у сувязі з пераглядам устарэлых і звыклых норм пераглядзелі і нашу норму і ўстаўлілі новую—74 рама на двух рабочых у змену і мы гомкаваліся завьняем, што за прабіжэньня год мы набылі кваліфікацыю, аў-

ладзілі нашым працэсам і таму гэтая норма зьяўляецца для нас упадзе рэальнай.

Аб рэальнасьці нашых слоў і рэальнасьці норм красавіцой усё іх слоў, сьведчыць факты. Мы ў зьмену, у сярэднім, навагьваем на 80—100 рама. Нарэшце, аб рэальнасьці норм сьведчыць і тое, што работачыя з намі ў адной брыгадзе т.т. Васіленца, Хузыяноў, Казлоўскі і Грэбязноў не адстаюць ад нас.

Мы таксама завьняем, што калі нам будзь створаны ўсе неабходныя ўмовы для прадукцыйнай работы, мы можам ў бліжэйшым выпрацоўваць яшчэ больш. Для гэтага мы ватрабуем ад нашай адміністрацыі і зьмену, каб яны стварылі нам таівы ўмовы работы, якія-б дазі нам магьмасьць поўнасьцю завьняць наш работчы дзень. Адміністрацыя пэру на інава пакалоаціпа аб тым, каб нам ня прышлося самім таіскава скуру з аднаго боку ў другі (на гэта павінен быць выдзяліць падсобны работчы); каб бабышкі былі каля кожнага рамычкі ў дэстаўкавай вольнасьці, а ня таік, каб нам самім хадзіць па пэру ў пошуках іх; каб былі спынены перахіды з аднаго працэсу на другі; завьняць усё камеры рамамі, належным чынам адрамаставаць іх, каб ня было браку і, нарэшце, адрамаставаць падогу ва ўсіх сумыках.

Рабочы сумыкавага аддзяленьня
Іваноў П. У.
Бараўкін Н. С.

1-га КРАСАВІКА—УСЕБЕЛАРУСКІ ПРОбНЫ Выезд.

ЗАВАЯВАЦЬ ПРАВА НА РАПАРТ: МЫ ГАТОВЫ!

Да 1 красавіка закончыць абмен насеньня.

ВІБЕБСКІ СЕЛЬСАВЕТ. (Па тэлефоне).

28 сакавіка адбыўся пашыраны пленум сельсавету, на якім заслухаліся каляда дэлегата на ўсебеларускім выездзе ад Віцебскага сельсавету тав. Фроізава. Гэтыя пашыраны сельсаветам увязана з падрыхтоўкай да генэральнага пробнага выезду ў поле 1 га красавіка. Балгасы ўступілі пажы сабой у сабораўніцтва га дэпшую падрыхтоўку да выезду.

Парт'ячэва прымавала да кожнага калгасу члена партыі, які ясьце поўную адзясасць як за падрыхтоўку, так і за правядзеньне пробнага выезду ў поле. Перад усімі калгасамі пастаўлена задача цалкам вытварыць абмен насеньня.

ТЭАІР.

„Горад вятроў“ Кіршона ў БДТ-2.

Песа В. Кіршона «Горад вятроў» пабудавана на жуданым фэкс расстрэлю бакініскі камісару. Адзіна за адным прадажджэньня перажджэньня мачыць бакініскі трагедзі. У захалючым калязім перажджэньня большавіцкай пчмырасьці бакініскі камісару, агіднае адрэдытыва і вічымнасьць меншавіку, подлая шалістычная работа мясцовай буржуазіі і кривавая, насычаная жорсткай экспалатацыяй, палітыка ангаліскай акупацыі.

Усе гэтыя моманты, і чыны род другардэных, дазі багаты і каштоўны матэрыял для работы БДТ-2. Ня першы год ужо ідзе гэты тэатр, але трэба сказаць, што і на вышэйшым дзень гэта адзіна з лепшых паказаў, як па сваім зьмесьце, так і па дэкладнасьці прапоўкі і палітыка за сабою рад больш позіцік. І пашанушчыні (С. Розану, М. Міцэвіч) і мастак (Ю. Гоць) і кампазытар С. Старакадзімаў), і аўтарскі калектыву адрэдытыва ў пчсе асноўнае і, унікачы як пашанушчыні на ірамажэньня, тэатр і гомла хэматызму, адрэдытыва тэатральны паказ пчсы рабціц поўнасьцю і перажджэньня.

Нельга абыйсьці маўчаньнем пашобных роляў і іх выкананьня калектывам БДТ-2.

Амаль безапавага дзе вобраз большавіка аранна астор Сяргейчы, аднак, зго большавіцкая пьвердзасць не сагорта той выдзіць, дэспічвай большавіку чужасць і мажасць, ня, поруч з класвай вепарушчасьцю, уладдае аўтар у сваёго героа. Праз слабае выдзяльняе гэтых якасьці выжджэньня трагедзі аранна, як і іншых бакініскі камісару, і не валаю ў такой меры гадэцца, акой можна бы-об дэсагудыць пры безапаваным саарыстаньні атар аду, пьвердзасць у пчсе.

Вольні прымавае ўражэньне рабціц астор авалючк (Карпі) сваім шчырым і пепарэдым выкананьнем ролі большавіка, які оды чыны, чым раважыч.

Нельга гэтага сказаць пра асторку Шыно Маша), у акой і ўнутраны змест і надворнае выдзяльняе суірапчэць зачатка, што паштаўляе перад іх ролі. Дэкладнасьцю і пашанушчыні, якія ня маюць нічога суольнага а пчмырасьцю і некаторай наўпаасць, уласцівай Машы, вое ад Шыно ў ролі Машы. Праз ату пашанушчыні зьмі сапрацяца да традэды, вастадыкі сьпірацаца, што вазат самі ітуацыі пчсе традэды сваю глыбіню і прадажджэньня міма гадэцца, не хвалючы аго.

Покалькі ўпрашчэньці, аднак усё ж пераанауца і шчыра, пьвердзасць вобраз рабочавалышавіка Нахамова асторам Вялікім, чаго алява савадэ пра астора Халіскача (Ляўтаў), акой надворнае выдзяльняе вобраз (вават рым) разкасуарачыні ўнутраную аго зьместу. Вельмі прадэдыва падажджэньня вобразы менавіта—гэтых замаскаваных ворагу прапоўкі. Выдзяльняе першыя сваім выдзяльняем

Рабочы сумыкавага аддзяленьня
Іваноў П. У.
Бараўкін Н. С.

Як ня трэба праводзіць праверку гатоўнасці.

РУДНІЦЫ (Па тэлефоне ад нашага спэц-кора).

На пытаньне як рыхтуецца да ўсебеларускага пробнага выезду ў поле, старшыня сельсавету Міхэў адзясаву:—Мы аго правалі ашчэ 5 сакавіка.

Асабліва, што Міхэў ня ведае аб ўсебеларускім выездзе ў поле. Даведзены аб вастанове гаркому сельсавет з мажынавай хуткасцю расасяў на калгасах прыдулар, прапашчыні вара жа зрабціць другі пробны выезд у поле.

Без падрыхтоўкі, выдучылі працяжджэньня ў калгасы, якія фармальна агадылі інвентар, копкае пэгалюа і іны ў выніку вепарушчаваньці пробны выезд у калгасы «Прагрэс» сарваны.

Калгасы актыву і камсамольскай арганізацыі ня былі маблэзаны на гэту сіраву. По зайдзілі імі і пражджэньня сельсавету і парт'ячэва.

Зварочывае на слабу ўвагу асабнява педлапэнка аднаасобна сьветару, які ня быў уладчуну ў пробны выезд. Адаасобны сьветар паранішаму астацаца па-за ўстаў іраўнаўкі сельсавету і парт'ячэва Пашанушчыні ГК аб падрыхтоўцы да ўсебеларускага выезду ў поле прынялі фармальна і ў выніку пробны выезд у поле сарваны.

1-га красавіка ў Рудніцах павінен быць правядзены агульны пробны выезд—генэральная праверка гатоўнасці.

У пробны выезд уключаем і аднаасобнікаў.

СТАРАЕ СІЛО. (Па тэлефоне ад нашага спэцкора).

27 сакавіка адбыўся партыіна камсамольскі сход сумеса з актывам калгаснікаў. На сходзе распрацаваны ліст віцебскай дэлегацыі на першы ўсебеларускі выездзе калгаснікаў. Агульнае сход адрэдытыва ініцыятыву дэлегацыі аб выдзіць на сабораўніцтва Гомэлю і Менску на лепшае правядзеньне пасеўнай кампаніі.

Сход распрацаваў пашанушчыні пасеўную аб пробны выездзе 1-га красавіка. Выезд прызначаны на 7 гад. раніцы. Да кожнай брыгады, да кожнай вэскі аднаасобнікаў прымацаваны актывісты, на якіх ускладзена адзясасць за падрыхтоўку да пробнага выезду.

Грымайн.

УСЭ ЯШЧЭ НЯМА БАЛЬШАВІЦКІХ ТЭМПАЎ. МЫ АБАВЯЗАНЫ ДАБІЦЦА СВАЕЧА- СОВАГА ЗАСЕВУ ЦАРІКОЎ.

Ход закладкі парнікоў за калгасках на 29 сакавіка.

НАЗВА КАЛГАСАЎ	Выдзяляць на пэры	Закладзе на рад	Засева
„Яноўка“	8000	2590	945
Іма Паркамуні	1500	221	30*
„Царасполь“	1000	248	304
Іма Молатава	500	140	—
Штогкамбінату	300	116	20**
„Тулава“	250	180	40
„Новы шлях“	250	108	12
Іма МОПР	200	—	—
РАЗАМ	12000	3633	1351

* Зьвесткі па 28 сакавіка.
** Зьвесткі па 27 сакавіка.

Друкэрыя „Камітэра“, вэскавадэ, М.

Аб'яднаны пленум ГК і ГКК КП(б)Б.

2 га красавіка, а 6-й гадзіне ўвечары, у клубе панчошніц, склікаецца АБ'ЯДНАНЫ ПЛЕНУМ ГАРКОМУ і ГАРКК СУМЕСНА з гарпартаітывам па пытаньні: вынікі сакавіцкага пленуму ЦК КП(б)Б.

На пленуме павінны прысутнічаць: члены ЦК і ЦКК КП(б)Б, члены пленуму гаркому і гарКК, члены пленуму гаркому КСМ—партыйцы, сэкртары парткаллектываў і ячэек (зьмывавых, цэлавых), групарторгі, дырэктары прадпрыемстваў і ўстаюў, старшыні ФЗМК, члены фракцыі гар-

савету і гарпрафсавету, дырэктары сэкртары ячэек навучальных устаюў.

Білеты атрымліваюць сэкртары парткаллектываў і ячэек штодзённа гаркоме КП(б)Б (пакой № 15) з 10 гадзінаў раніцы да 4-х дню.

5-га красавіка праводзіцца адзіны партдзень па пытаньні: вынікі сакавіцкага пленуму ЦК КП(б)Б і красавіцкага пленуму ГК і ГКК КП(б)Б.

Сэкратар ГК КП(б)Б МІШКОЎ.

5-АЯ АЗЭТЛЕТАРЭЯ.

„АКЦЯБР“ АБВЯСЦІЎ УСЕБЕЛАРУСКІ КОНКУРС.

СПРАВА ГОНАРУ ПРАПОЎНЫХ ВІБЕБШЧЫНЫ—ВЫЙСЦІ ў ПЕРШЫЯ РАДЫ УДЗЕЛЬНІКА КОНКУРСУ, ЯКІ ЗЬЯЎЛЯЕЦЦА ЧАСТКАЙ НАШАЙ БАРАЦЬБЫ ЗА ПРЫНЦЫПЫ ПРАЛЕТАРСКАГА ІНТЭРАЦЫОНАЛІЗМУ.

Для разгортваньня сацсаборніцтва і ўдзяліць, каб выдзіць большую ініцыятыву і актывнасьць у правядзеньні кампаніі 5-й АЗЭТ-дэтарэі, рэдакцыя „Акцябр“ (орган ЦК КП(б)Б), сумеса з прэздыдумам БелАЗЭТ абвешчавы конкурс на лепшае правядзеньне дэтарэйнай кампаніі па Беларусі.

Паказчы, па якіх будзе вызначана першыства на конкурс.

1. Разгартуць масава-палітычную расстлмачальную работу каля дэтарэі, зьвязваючы гэта з барацьбой за пралетарскі інтэрацыяналізм, супроць усляжкі сэрвілясьняў дэнаісаванасці супроць пашыіамаў усіх колераў.
2. Асцяўна ўдзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзеньні вэсваой пасеўнай кампаніі.
3. Скарэстаць дэтарэйнаў кампанію для ўмацаваньня АЗЭТ-работы; выкапаць кантрольны лічыні Філіяла АЗЭТ-арганізацыі, замацаваць шэфскую работу над Біра Біджанам, правэсці добра пераслаўную кампанію.
4. Рагартуць сацсаборніцтва і ўдзяліць, арганізаваць выдзіць, прымаючы мотад грамадзкага бэксру ў астаюў, стварыць шырокі актыву каля дэтарэйнай кампаніі.
5. Выкапаць і перавыкапаць і тэрміну (1 чэрвеня) кантрольны лічыні па рэалізацыі дэтарэйнай білету, інвасавіць і дэсцаць і тэрміну усё грошы за білеты.
6. Махсимальна разгартуць дэтарэйнаў кампанію на вэсцы.
7. Наўлэш арывізаваць праверку выйгрышоў 4-й дэтарэі АЗЭТ і поўную інвасцыю грошаў па гэтай дэтарэі.
8. Шырока асвятліць ход дэтарэйнай кампаніі ў друку („Акцябр“, цэнтральныя і раёныя газеты, шматтыражкі і пашыягалеты).

9. Уставаіць точны ўлік і рэгулярна аздаць зьвесткі на ходзе кампаніі.

Разьмерываньне прэмій.

- Уставаіць аздаца 44 прэмій па суму 7.500 рублёў для наступных арганізацый:
1. Гаррайпраўленьня АЗЭТ—7 прэмій (адна—400 руб., 2—300 р., 2—100 руб.)—1600 рублёў.
 2. АЗЭТ-ячэек—7 прэмій (адна—300 руб., адна—200 руб. і 5—па 100 руб.)—1000 р.
 3. Вэскавых і мэтажыконых саветаў—3 прэмій (адна—300 руб., адна—200 руб. і адна—100 руб.)—600 рублёў.
 4. Прафсаюных арганізацый—3 прэмій (адна—300 руб., адна—200 руб. і адна—100 р.)—600 руб.
 5. Калгасаў—тры прэмій (адна—300 руб., адна—200 руб. і адна—100 руб.)—600 руб.
 6. Чырвонаармэіскай часткай—3 прэмій (адна—250 руб., дзьве—па 100 руб.)—450 рублёў.
 7. Сампрачардэляў—2 прэмій (адна—250 р., адна—100 руб.)—350 рублёў.
 8. ЖАТГАу—2 прэмій (адна—200 руб., адна—100 руб.)—300 рублёў.
 9. Навучальных устаюў—3 прэмій (адна—300 руб., адна—200 руб., адна—100 руб.)—600 руб.
 10. Раёныя газет і шматтыражак—3 прэмій (адна 400 руб., адна—300 руб. і адна—200 руб.)—900 руб.
 11. Рабэльскаў і арганізатараў рабэльскаўскіх брыгад—8 прэмій (дзьве па 100 р., 6 прэмій—50 руб.)—600 руб.
- Конкурс працягнецца да 1 чэрвеня. Усе матэрыялы па конкурсе сьстэматычна дэсцлаюцца ў рэдакцыю „Акцябр“ да 10 чэрвеня.

ЗАКЛІКАЕМ ДА УДАРНАЙ І ІНІЦЫЯТЫЎНАЙ РАБОТЫ!

„Віцебскі пралетары“ і гарпраўленьне АЗЭТ уключаюць у конкурс, абвешчаны газетай „Акцябр“ і прэздыдумам БелАЗЭТ, педачыні выдзіць палітычнае значэньне гэтаму конкурсу, заклікаюць усё вэсвае партыйнае і прафсаюнае арганізацыі Віцебшчыны, усё АЗЭТ-аўскія ячэекі, рэдакцыі шматтыражак і пашыягалеты асважэ асважэ ўключыцца ў гэты конкурс і працяжыць удзельна ў рэалізацыі 5-й АЗЭТ-дэтарэі і ўмацаваньні АЗЭТ-работы на прадпрыемствах, калгасах, саўгасах і ўстаюў.

Разьмерываньне прэмій „Віцебскага пралетэра“ і гарпраўленьня АЗЭТ.

1. Для гарадзкіх ячэек АЗЭТ—7 прэмій (адна—200 р., тры—па 100 р. і 3 па 50 р.)—650 р.
2. Для актывістаў па раснаўсоджэньня білету па горадзе—5 прэмій (2 па 100 р. і 3 па 50 р.)—350 р.
3. Для саўгасных і калгасных ячэек АЗЭТ—7 прэмій (2 прэмій па 200 р., 5 прэмій па 100 р.)—900 р.
4. Для актывістаў па раснаўсоджэньня

вах дабціца паршыства Віцебшчыны ў гэтым конкурсе.

Для больш шырокага адзясачэньня перадавікоў, пашыячытых узорам актывіскай, удзяліць і ініцыятыўна ў конкурсе, газета „Віцебскі пралетары“ сумеса з гарпраўленьнем АЗЭТ выдучаюць дэдактыўны прэмій у разьмерыва 3000 р. для АЗЭТ-ячэек іх актывістаў, для шматтыражак, насцэнагаў і рабэльскаў па ўсіх пашыячытых конкурсах, які абвешчаны „Акцябр“.

Рэд газеты „Віцебскі пралетары“.

З ПОШТЫ „ВІБЕБСКАГА ПРАЛЕТАРА“.

Палац працы, 3-ці паверх.

17 дён цяганіны і зьдэкаў.

7-га сакавіка я прыехаў у Віцебск з Хабаравску, адкуль я вымушана была ўехаць, бо мае з дзвухмесячным дзіцяці вінуў муж, пашыішы невядома куды. У Віцебск я прыехаў да таго, што тут жыўць бацькі майго мужа. І пачаў шукаць работу. Зьяўнуўся ў кіраўніцтва трамвая. Пасля некалькіх дзён майго хаджэньня туды, мяне пам. дырэктара тав. Бэсьюў напісаў разважыню—аформіць як кандыдатура, але ў стале асабовага складу мяне адмовілі і тав Юдзіна наклаў разважыню: „Даведка тав. Халімянскага на пасадку вап-

дустара не падходзіць таму, што ёй трэба адлучацца ад працы кожныя тры гадзіны“.

Пачаў а пашыя гэтага хадзіць у адзед працы. Зьяўнуўся разоў 7—8 да тав. Азэр-Бэа мяне накіроўваў рахунавама ў аўтабусаў, у герфа, на фабрыку іма БІМ і ўсюды мяне адзясвалі, што месца ўжо занята.

У мінутлі я—выкананца дэдакага дому.

Лічу, што маю права на работу і на больш чыныя аддосны да мяне.

І зварочываю да „Віцебскага пралетэра“, каб ён мяне дапамог. Халімянская Соця.

сутыснае месца, а дзвухдзённым карантынам. Кады мя зьяры ліс непасрэдна да намесніка інспэктара гарадзаву тав. Леансала, ён нікіх захадзў ня прымаў, хоць і абацаў.

Гэтыя факты сьведчаць аб абруаюабіздучных чыноўніцкіх адносінах да прадоўнага.

Аддосны да тав. Халімянскай з боку Азэрбуха і Ганіла, Шнэйдэрман і Матусавай зьяўляюцца аддоснымі асноўна-барскімі. А між тым, гэтыя людзі ў футлярах, на бацьчы жытго чалавеча, а зьяўляюцца і, што яны выкаваюць сваю функцыі, функцыі савакаў устаюў!!

І таму, што справа тав. Халімянскай не адзіна, таму, што мя яшчэ ва многіх устаюўна на вытворціі кадынам жэлазам саюўна барскі, нячудна, бядашчына аддосны да працоўных, да іх жыцьцёвых падтроб,—таму сывава дзвухдзёнавы пад тав. Халімянскай наўвае асабліва важнае вэчэньне.

„Віцебскі пралетары“ чакае ад гарКК-РКІ неадкладнага разгляду справы Халімянскай.

Адзясны рэдактар Л. РОЗЭНБЛУМ.

Тыраж 8.500 экз.